

Яўгена ПЯСНЯРА

ФОТА

СЛОВА

ТАМ ПТУШКІ ВІТАЮЦЦА ЗВОНКА...



Прыязджайце ў Вязынку ранічкай, калі вакол Купалаўскай хаты яшчэ няма шумлівых экскурсантаў, а ў восеньскай цішыні выразна чуваць далёкія гукі. З-за пачаўшага рудзець лесу да вас дакоціцца сцішаны постук электрычкі, ускраіна блізкай вёскі адгукнецца людскімі воклічамі, а з-пад нізкіх аблокаў даляціць развітальная песня адлётных чародак.

Сярод безлічы галасоў мінулага гэтыя мясціны таксама памятаюць дзіцячы голас будучага беларускага Песняра Янкі Купалы.

Гукі мінулага, яго фарбы, напісаныя калісьці радкі не знікаюць. Усё застаецца нашчадкам.



Імчыць электрычка з Мінска,
Ляціць, абганяе аблокі —
Да Вязынкі з горада блізка,
Але да Купалы — далёка...
Там птушкі вітаюцца звонка,
У хаце — старая калыска...
Там горад падасца далёкім.
Купала пачуецца — блізім.
У хаце той ішчасце ды роспач,
Усім нам пасланьня Богам...
Здаецца, Купала побач.
Ісці да Купалы — доўга.



СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	6.45	19.22	12.37
Віцебск —	6.34	19.12	12.38
Магілёў —	6.35	19.12	12.37
Гомель —	6.33	19.08	12.35
Гродна —	7.01	19.37	12.36
Брэст —	7.02	19.37	12.35

Месяц

Поўня — 14 верасня.
Месяц у сузор’і Цяльца.


Імяніны

Пр. Аляксандра, Івана,
Мікалая, Міхаіла, Паўла,
Пятра, Сцяпана.
К. Веры, Юстыны.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

Я не падпускаю свайго мужа да кухні.

Апошнім разам, калі ён там гаспадарыў, ён спаліў салату.

— А куды ты ходзіш па вечарах?

— На рэпетыцыю хору.

— А што вы там робіце?

— П’ём піва, размаўляем...

— А спяваеце калі?

— Калі дадому ідзем!

Вось так сядзіш на дачы ў цяньку, намазваеш на яблычную аладку яблычнае павідла, запіваеш яблычным сокам, чакаеш, пакуль шарлотка яблычная спячэцца...

А ў галаве адна думка: а ці не спілаваць нарэшце палову гэтых яблынь?!

— Я хачу вярнуць свайго каханага.

— Гэта можна. Чэк вы захаваці!



calcutura.ru

Даты

Падзеі

Людзі

17 ВЕРАСНЯ



1874

1784 год — у нясвіжскім тэатры Радзівілаў была пастаўлена адна з першых беларускіх опер «Агатка, або Прыезд пана» (кампазітар — Ян Голанд, аўтар лібрэта — Мацей Радзівіл).
1909—1912 гадах у эміграцыі. З 1913 года на партыйнай рабоце ў Пецярбургу: сакратар Васілевоўскага райкама партыі, член жаночага бюро ЦК РСДРП(б), член выканкама Петраградскага Савета. Праводзіла агітацыйную работу на заводах і фабрыках, у салдацкіх казармах, на караблях Балтыйскага флоту, сярод жанчын. Загінула ў 1917 годзе падчас ліквідацыі контррэвалюцыйнага мяцяжу Керанскага-Краснова.

1939

год — у мястэчку Скідзель быў створаны рэвалюцыйны камітэт, які ўзначаліў узброенае паўстанне рабочых і сялян Скідзельскай гміны Гродзенскага павета ў падтрымку Чырвонай Арміі, якая перайшла савецка-польскую граніцу для вызвалення Заходняй Беларусі. Паўстанцы занялі пошту, управу гміны, электрастанцыю, чыгуначную станцыю, раззброілі паліцыю і шэраг падраздзяленняў польскай арміі, вывесілі чырвоныя сцягі, арыштавалі служачых мясцовай адміністрацыі, паліцэйскіх, афіцэраў, асаднікаў, польскіх актывістаў. Супраць паўстанцаў былі кінуты вайсковыя і жандарскія сілы з Гродна і Шчучына. Праз два дні, 19 верасня, карнікі ўварваліся ў Скідзель, 18 удзельнікаў паўстання былі расстраляны. У ваколіцах Скідзеля паўстанне працягвалася да 20 верасня, калі ў мястэчка ўвайшлі часці Чырвонай Арміі.

1939

год — на параджэнні савецкага ўрада Чырвоная Армія перайшла савецка-польскую граніцу, каб узяць пад сваю абарону жыццё і маёмасць насельніцтва Заходняй Беларусі.



1949

год — нарадзіўся (Мінск) Генадзь Дзмітрывіч Карпенка, беларускі вучоны ў галіне тэхналогіі новых матэрыялаў і пакрыццяў, членкарэспандэнт НАН Беларусі, заслужаны дзеяч навукі Беларусі. Працаваў у Інстытуце ядзернай энергетыкі АН Беларусі, у БелНДІ парашковай металургіі (у 1987—1990 гадах — дырэктар завода парашковай металургіі ў Маладзечне), у 1990—1994-м старшыня Маладзечанскага гарвыканкама. У 1996 годзе — намеснік старшыні Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. Аўтар больш чым 100 навуковых прац, у тым ліку адной манаграфіі, і 40 вынаходак. Распрацаваў тэхналогіі ядзерных матэрыялаў на аснове дыяксіду ўрану і хрому, укаранёныя ў спецыяльнай тэхніцы. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі. Памёр у 1999 годзе.



1864

год — нарадзіўся Міхаіл Кацюбінскі, украінскі пісьменнік, грамадскі дзеяч, рэвалюцыйны дэмакрат. Аўтар апавесцяў «Цені забытых продкаў», «Fota morgana» і іншых. Майстар псіхалагічнай навелы. Памёр

у 1913 годзе.

1939

год — нарадзіўся Уладзімір Мяньшоў, расійскі рэжысёр і акцёр кіно, сцэнарыст, прадзюсар. Народны артыст РСФСР. Паставіў фільмы «Розыгрыш», «Масква слязам не верыць», «Каханне і галубы» і іншыя. Лаўрэат Дзяржаўных прэмій РСФСР і СССР, уладальнік прэміі «Оскар».

ЗВЯЗДА

БЕЛАРУСКАЯ

ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі: 287 18 81.
Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з’яўляюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

<http://www.zviazda.by>;
e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета адрэдагавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень.

Тыраж 14.804. Індэкс 63850. Зак. № 3129. Нумар падпісаны ў 19.30

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by

16 верасня 2019 года.